

**План работы
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на лістапад 2021 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая СБ”).*

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Не выбіраем мы Радзімы, яна сама гадуе нас” (да Года народнага адзінства) – адкрыты прагляд літаратуры, 03.11
- “Спеши делать добро” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”) – хвіліны радаснага чытання, 12.11
- “Табачный туман обмана” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – электронная прэзентацыя, 19.11

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача

- “Скажы цыгарэце – “Не” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – анлайн памятка, 10.11
- “Путешествие в Удивляндию” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – караван забытых кніг, 21.11
- “В тридевятом царстве, в тридесятом государстве” – гульня-падарожжа, 25.11

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Я ведаю! Я помню!” – анлайн-агляд, 04.11
- “Мы знаем все на свете!” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – пазнавальная гадзіна, 10.11
- “Помни имя твоё...” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – свята імя, 17.11
- “Бросай курить!” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – анлайн-заклік, 18.11

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Эта горькая правда войны” (да 80-годдзя з часу існавання Трасцянца, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – тэматычны вечар, 04.11

- “No Smoking” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – гульня-віктарына, 19.11

- “Православная книга – путь к духовности” – гадзіна духоўнай асветы, 24.11

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Берегите свой дом” – інфарміна па пажарнай бяспецы, 27.11

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Права свае ведай, абавязкі не забывай” – прававая гадзіна, 27.11

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “М.Багдановіч. Верш пра Радзіму” (раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 12.11

- “Конвенция о правах ребенка” – падарожжа, 19.11

- “Осторожно: СПИД” (да Дня прафілактыкі СНІД) – выстава-заклік, 25.11

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Мая Радзіма завецца светла – Беларусь” (да Года народнага адзінства) – тэматычны вечар, 19.11

- “Што мы пакінем нашчадкам” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – віртуальнае падарожжа, 27.11

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Самые красивые книги о природе” – парад кніг, 20.11

- “Наши знания о ВИЧ/СПИД” (да Дня прафілактыкі СНІД, аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”) – віктарына, 28.11

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Мая Радзіма – Беларусь” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – гутарка па кнізе, 13.11

- “Пясняр чыстае красы” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 30.11

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Читайте сами, читайте с нами” – літаратурная гульня, 05.11

- “Дорогою жизни без вредных привычек” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – гутарка-парада, 12.11

- “Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – вечар успамінаў, 14.11

- “Поменяй сигарету на конфету” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – акцыя, 19.11

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Закружилась в небе осень” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурная скарбонка, 18.11

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Какие тайны хранит природа” (аматарская аб’яднанне “Чамучкі”) – эка-інфарміна, 06.11

- “Если хочешь долго жить – сигареты брось курить” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – гадзіна-папярэджанне, 19.11

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Курение – опасное увлечение” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – анлайн-чытанне, 14.11

- “Экскурсія в мир лекарственных трав “Нам от болезней всех полезней” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – завочнае падарожжа, 18.11

- “Жизни – да! СПИДу – нет!” (да Дня прафілактыкі СНІД) – выстава-абмеркаванне, 28.11

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Будет в семье лад, если книге рад” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурны вечар, 20.11

- “Мастерская творчества” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа над падарункамі, 28.11

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Чытаем і святкуем” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурная гульнёвая праграма, 14.11

- “Народаў многа, а краіна адна” (Год народнага адзінства) – выстава-гутарка, 19.11

- “Женских рук прекрасное уменье” (аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”)– выставка-дегустация, 21.11

- “Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?” – літаратурная гадзіна-паведамленне, 28.11

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах